

## «БЛАКIТНЫЯ АЗЁРЫ»,

прыродны комплекс

i

**Першае ўзгаданне** – у 1972 г. утвораны дзяржаўны ландшафтна-гiдралагiчны заказнiк плошчай 1500 га.

**Наш час** – каштоўны прыродны комплекс (больш за 4000 га) у складзе Нацыянальнага парку «Нарачанскi», ключавая батанiчная тэрыторыя, вядуцца навуковыя даследаванні, на большасць тэрыторыі распаўсюджваецца запаведны рэжым; у дазволеных месцах абсталяваны этна-экалагiчная сцежка, дзве турыстычныя стаянкі і некалькі месцаў адпачынку; у флоры і фаўне прыроднага комплексу значная колькасць ахоўных відаў.

«Блакiтныя азёры» – унікальны ўзгоркава-азёрны комплекс Беларускага Паазер'я. Рэльеф уяўляе сабой высокія ўзгоркі і грады, пакрытыя хваёвымі і змешанымі лясамі, а таксама глыбокія азёрныя катлавіны. Асаблівую цікавасць, эстэтычную і экалагiчную каштоўнасць уяўляюць ледавіковы ландшафт, азёры Болдукскай групы (15 вадаёмаў) і iмклівая парожыстая рэчка Страча, якая вiхляе сярод лесу.

З усёй гэтай прыгажосцю і багаццем можна пазнаёміцца, вандруючы па экалагiчнай сцежцы «Блакiтныя азёры» працягласцю 4 км. Маршрут пракладзены па грэбні озавай грады сярод хваёвага лесу і ўздоўж азёр. Турыстычным аддзелам Нацыянальнага парку «Нарачанскi» рэгулярна арганізуецца аўтобусна-пешаходны маршрут з прагулянкай па экалагiчнай сцежцы. У 2013 г. у рамках міжнароднага праекта «Культурныя ландшафты: традыцыі для развіцця» маршрут дапоўнены гісторыка-культурнай тэматыкай і атрымаў статус этна-экалагiчнага.

Прыродны комплекс «Блакiтныя азёры» – край нескранутае прыроды і папулярнае месца адпачынку сярод аматараў экалагiчнага турызму.



Возера Глубелька – возера-сэрца / Озеро Глубелька – озеро-сердце

54°57,37' с.ш., 26°21,41' в.д.

### Гiстарычная замалёўка

Маляўнічую частку маршруту экалагiчнай сцежкі, якая пралягае па грэбні озавай грады і выходзіць на ўзвышэнне паміж азёрамі Глубля і Глубелька (пляцоўка агляду Лысая гара), называюць «панскай дарогай». Захавалася назва таму, што гаспадары Альшэва і iх шматлікія госці любілі праехацца тут на брычцы ці конна, каб пабачыць краявіды, адпачыць і пакупацца у азёрах.



Рака Страча  
Река Страча



Болціцкая крыніца  
Болтицкий родник



Экалагiчная сцежка «Блакiтныя азёры»  
Экологическая тропа «Голубые озера»



«Голубые озера» – унікальны холмісто-азёрны комплекс Беларускага Поозер'я, дзе высокія холмы, пакрытыя хвойнымі і змешанымі лясамі, чередуюцца з глыбокімі азёрнымі котлавінамі. Особый интерес, эстэтычную і экалагiчную цэннасць прадстаўляюць выразітэльны ледніковы рэльеф, озера Болдукскай групы (15 вадаёмаў) і петляючая сярод леса стремітэльная парожыстая рака Страча.

Со всей этой красотой и богатством можно познакомиться, пройдя по экологической тропе «Голубые озера» протяженностью 4 км. Маршрут проложен по гребню озовой гряды среди соснового леса и вдоль озер. Туристическим отделом Национального парка «Нарочанский» регулярно организуется автобусно-пешаходный маршрут с прогулкой по экологической тропе.

В 2013 г. в рамках международного проекта «Культурные ландшафты: традиции для развития» маршрут дополнен историко-культурной тематикой и получил статус этно-экологического.

Природный комплекс «Голубые озера» – край первозданной природы и популярное место отдыха среди любителей экологического туризма.